

В. Д. Старычонак

МНАГАЗНАЧНАСЦЬ
СЛОВА
Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Кніга 3

ДРУГАСНЫЯ НАМИНАЦЫІ
Ў МАСТАЦКІМ ДЫСКУРСЕ

Мінск
«Калорград»
2017

УДК 811.161.3'373
ББК 81.2Беи-3
C77

Рэцэнзенты:

I. C. Роўда, доктар філалагічных навук, прафесар, дэкан
філалагічнага факультета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта;

Г. М. Мезенка, доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык
кафедры агульнага і рускага мовазнаўства Віцебскага дзяржаўнага
універсітэта імя П. М. Машэрава

Старычонак, В. Д.

C77 *Мнагазначнасць слова ў беларускай мове. У 3-х кн. Кн. 3.
Другасныя намінацыі ў мастацкім дыскурсе / В. Д. Старычонак.* – Мінск : Калорград, 2017. – 301 с.
ISBN 978-985-7189-13-7.

У манографіі разглядаюцца метафарычныя субстантывы, характарызуюцца іх структурныя тыпы (аднокампанентныя, шматкампанентныя, генітыўныя, прыдатковыя, атрыбутыўныя, предыкатыўныя). Асобная глава прысвячана спецыфіцы выкарыстання моўн-выяўленчых сродкаў у мастацкіх дыскурсах Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Петrusя Броўкі, Аркадзя Куляшова, Максіма Танка, Пімена Панчанкі, Ніла Гілевіча, Рэгіна, Барадуліна, Анатоля Вярцінскага. Апісваецца звыш 1250 сэнсавых цэнтраў, прадстаўленых у Кароткім слоўніку індывідуальна-аўтарскіх метафар.

Кніга адрадуецца мовазнаўцам, выкладчыкам ВНУ, аспірантам, настаўнікам школ, студэнтам-філогіям.

УДК 811.161.3'373

ББК 81.2Беи-3

ISBN 978-985-7189-13-7 (кн. 3)
ISBN 978-985-7170-98-2

© Старычонак В. Д., 2017
© Афармленне.

ПВГУП «Калорград», 2017

АД АЎТАРА

Творы многіх беларускіх пісьменнікаў прывабліваюць сваёй мастацкай праўдай, народнасцю, уменнем аўтараў стварыць нацыянальныя харкторы, выкарыстоўваючы пры гэтым велізарныя магчымасці сэнсавага патэнцыялу лексічнага адзінак мовы. У мове мастацкага твора актыўна выкарыстоўваецца разнастайныя вобразна-выяўленчыя сродкі, якія ў маўленчай тканіне ўзмацняюць зрокавасць і нагляднасць уяўленняў пра зявы і прадметы аб'ектыўнай рэчаіснасці, дапамагаюць усебакова і дакладна ахарактарызаваць іх і пры гэтым падкрэсліць найбольш істотныя прыметы. Выкарыстанне слова ў розных кантекстовых сітуацыях дазваляе перадаць не толькі канкрэтны прадметна-лагічны змест, але і выявіць глыбіню і спецыфіку ўласнага асацыятыўна-вобразнага мыслення, харктар аўтарскіх ацэнак, выразіць эмоцыі і пачуцці аўтара, яго адносіны да акаляючай рэчаіснасці. Аналіз вобразна-выяўленчых сродкаў у розных мастацкіх дыскурсах патрабуе сістэмнага падыходу, уважлівага прачытання і разумення кожнага слова, у якім могуць утрымлівацца скрытыя семантычныя і канататыўныя «абертоны» і прырашчэнні.

Гэта манографія прысвечана індывідуальна-аўтарскім метафарам, структурным тыпам субстантыўных метафар і вобразна-выяўленчым сродкам у дыскурсах Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Максіма Танка, Аркадзя Кулішова, Пімена Панчанкі, Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна, Анатоля Вярцінскага. У ёй апісваецца больш за 1250 сэнсавых цэнтраў, прадстаўленых у «Слоўніку індывідуальна-аўтарскіх субстантыўных метафар».

Гэта кніга — адна з трох манаграфій, прысвеченых семантычнай дэрывацыі і другасным намінацыям. У выдадзенай раней першай манаграфіі «Мнагзначнасць слова ў беларускай мове: асноўныя тыпы полісеміі, кірункі семантычнай дэрывацыі» асвятляюцца пытанні, звязаныя з лексічным значэннем і сэнсавай структурай слова, семантычнымі мадэлямі ў сферы другасных намінацый. Разглядаюцца метафарычныя, метанімічныя і сінекдахічныя пераасэнсаванні, структуры з гіпанімічнымі і энантыясемічнымі адносінамі, а таксама вытворныя субстантыўныя полісеманты. Асобная глава прысвечана моўнай рэпрэзентацыі прадметнага свету ў другасных субстантыўных намінацыях, дзе харкторызуецца вонкавападабенчыя, лакатыўныя, квантытатыўныя, квалітатыўныя, зоасемічныя і акцыянальныя метафары.

У другой манаграфіі «Семантычная прастора чалавека ў мове і маўленні» размова вядзеца пра ўласцівасці ў моўнай карціне свету даволі канкрэтны, наглядны і шматганны вобраз сучаснага чалавека, яго бачныя і нябачныя сучаснікі з навакольным асяроддзем, жывёльным і раслінным светам і целым Сусветам. У розных фрэймах разглядаюцца анімістычныя, зоамарфічныя, персаніфікаваныя, антрапамарфічныя, саматычныя, гукавыя, экзістэнцыяльныя, тэмпаратычныя, псіхалагічныя і ментальныя намінацыі. Асобныя фрэймы прысвечаны моўнай рэпрэзентацыі кахання і любові, а таксама другасным заіменнікам найменням. Завяршаецца другая манаграфія «Слоўнікам другасных антрапамарфічных намінацый».

Моўны матэрыял, што выкарыстоўваецца ў трох манаграфіях, прадстаўлены намінацыямі, якія адносяцца да перыяду функцыяновання беларускай мовы на працягу канца XIX — пачатку XXI стагоддзя, што дазваляе поўна і ўсебакова прадставіць карціну семантычных змен, якія адбыліся ў лексічных адзінках самых розных фрэймаў і папоўнілі слоўнікавы склад беларускай мовы шляхам семантычнай дэрывацыі.

Запрашаем у навуковае і духоўна-інтэлектуальнае падарожжа ў дынамічны свет другасных намінацый, свет мовы чалавека і чалавека ў мове.

Глава

СУБСТАНТЫЎНЫЯ МЕТАФАРЫ ЯК СРОДАК МАСТАЦКАЙ ВЫРАЗНАСЦІ

Другасныя ЛСВ з ярка выяўленымі адносінамі вытворнасці найбольш распаўсюджаны сярод субстантываў, што звязана з іх дамінаваннем сярод знамянальных часцін мовы. Назоўнікі ўтвараюць найбольш шматлікую і найбольш адкрытычную катэгорыю слоў, якія могуць пашираць сваё асноўнае катэгарыяльнае значэнне прадметнасці, надаючы новым ЛСВ прадметныя характеристары. Сэнсавыя структуры полісемантычных субстантываў, для якіх катэгорыя прадметнасці з'яўляецца найбольш выражанай, уяўляюць з сябе не механічнае, выпадковое спалучэнне ЛСВ, кампазіцыйно пэўных інгрэдыентаў, суму асацыятыўных сувязей, а ўстойлівай адначасова зменлівым змест, які выяўляеца ў непарыўнасці яго гісторыка-семантычнага развіцця. Сувязі і адносіны паміж асобнымі ЛСВ абумоўлены перш за ёсё сістэмным характэрам лексічнага складу мовы і падпарадкоўваюцца строгім правілам, укладваюцца ў межы дзеяння пэўных формул і лагічных схем, з'яўляюцца рэгулярнымі і іерархічна арганізаванымі (безумоўна, пры гэтым не выключаюцца асиметрычнасць і гетэрагеннасць іх праяўлення).

Субстантыўныя метафары з'яўляюцца важным сродкам мастацкай выразнасці, элементам ментальнай прасторы, праз якую аўтар раскрывае мастацкую ідэю. Яны выражают не толькі індывідуальны вопыт пісьменніка, але і культурна-моўны вопыт соцыуму, закадзіраваны ў агульнапрынятых лексічных адзінках мовы. Такія мета-

фары рэпрэзентуюць практычна ўсе асноўныя семантычныя сферы, якія размяркоўваюцца па фрэймах, звязаных з найменнямі чалавека (па роду яго дзейнасці, інтэлектуальных, эмоцыйнальных, маральна-этычных і многіх іншых прыметах) і яго частак, жывёл, прадметаў і артэфактаў, прыродных з'яў, раслін, каштоўных камянёў і металаў, нябесных свяціл, паняццяў, якія выражаюць унутраны стан чалавека, і мн. інш. Разнастайнасць спосабаў рэпрэзентацыі аб'ектыўнага свету, шматлікія аспекты актуалізацыі той ці іншай семантычнай сферы, прадстаўленыя рознагалоссем думак, асацыяцый, атаясамліванняў і параўнанняў, утвараюць складаную і адначасова гарманічную поліфанию ўяўленняў чалавека пра сябе і акаляючы яго свет.

1.1 Структурныя тыпы субстантыўных метафар

Субстантыўныя метафары ў залежнасці ад іх структур падзяляюцца на простыя і складаныя. Простыя (адначленныя, аднаслоўныя, аўтаномныя, аўтасемантычныя) метафары складаюцца з аднаго слова, ужытага ў пераносным значэнні, складаныя (шматкампанентныя, шматслоўныя) — з некалькіх слоў-метафар, змест якіх канкрэтны ў межах пэўных контекстовых фрагментаў.

Значэнне простых метафар выяўляеца ў пэўнай маўленчай сітуацыі, шматлікіх сувязях слова з іншымі кампанентамі метафарычнага контэксту. Параўн.: *Нялёгка развязаць той хітры вузел, Які жыццём зацягнуты ўсур'ёз.* (А. Зарыцкі); *Нашия дарогі разышліся На мяжы сумлення і маны.* (С. Грахоўскі); *Два глыбокія раўчукі прарэзалі яго пукаты лоб, сцягнулі кусцістыя бровы да пераносся.* (Я. Лецка); *У яго ўжо на шчоках прарэзаліся ад носа да падбародка глыбокія барозны.* (І. Грамовіч); *Вярталіся да свайго гнізда бежанцы, і на сэрыцы як бы палягчэла.* (С. Кухараў); *Аднойчы ў самы разгар касавіцы прыехаў на бераг Нёмана пан Ракоўскі з усім сваім вывадкам і нейкім сваяком-чыноўнікам.* (С. Александровіч); *Хлопчык узяў фламастар, правёў дзюбай па паперыне.* (А. Наварыч); *Не для ўсіх скончылася ішчасліва: хто сіняк зарабіў, хто ліхтар на ілбе, а хто дык і рэбер не далічыўся.* (Я. Колас); *Пад*

ЗМЕСТ

АД АЎТАРА	5
СУБСТАНТЫЎНЫЯ МЕТАФАРЫ ЯК СРОДАК	
МАСТАЦКАЙ ВЫРАЗНАСЦІ	9
1.1 Структурныя тыпы субстантыўных метафар	10
1.2 Індывідуальна-аўтарскія метафары.....	28
РОЛЯ МЕТАФАРЫ ў РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ	
ІНДЫВІДУАЛЬНА-АЎТАРСКАЙ КАРЦІНЫ СВЕТУ	
Ў МАСТАЦКІМ ТЭКСЦЕ	42
2.1 «Ні Богу свечка, ні чорту качарга»: другасныя найменні чалавека ў творах Янкі Купалы.....	43
2.2 «І ў тон адзін з зямлёю я пяю, і кожны місяцьбе я пазнаю часцінкай злітаю вялікага сусвету»: метафарычная парадыгма ў мастацкім дыскурсе Якуба Коласа	48
2.3 «Светлы свет будзе вечна жывым»: другасныя намінацыі ў паэзіі Максіма Багдановіча	70
2.4 «Шукаючы, людзі знаходзяць, і, робячы, бачаць удачу»: метафары ў творах Уладзіміра Дубоўкі	77
2.5 «Мой запавет, як плод ласпелы...»: вобразна-выяўленчыя сродкі ў паэтычных творах Уладзіміра Жылкі	85
2.6 «Усё пакінуў след павінна...»: субстантыўныя метафары ў творах Петруся Броўкі.....	91
2.7 «Мільёны лёсаў змешчаны ў майм яшчэ да дна не вычарпаным лёсе»: другасныя намінацыі ў паэтычным дыскурсе Аркадзя Куляшова.....	99
2.8 «О родная зямля! Ты — кніга вечнага жыцця»: метафары ў паэтычным дыскурсе Максіма Танка.....	105
2.9 «Я вершы пішу, бо дужа растрывожаны любоўю і болем за кожнага з вас»: метафары ў творах Пімена Панчанкі	127
2.10 «Не згіне мова наша, Яна нам светач — на вякі»: тыпы метафар у творчасці Ніла Гілевіча	132

2.11 «Я шчасны, што сынам быць гэтай зямлі мне лёсам наканавана»: філасофская лірыка Рыгора Барадуліна праз прызму метафары.....	139
2.12 «Жыццё даецца, каб жыццё тварыць...»: сродкі мастацкай выразнасці ў паэзіі Анатоля Вярцінскага.....	145
ЗАКЛЮЧЭННЕ	152
СПІС СКАРАЧЭННЯЎ ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ.....	157
КАРОТКІ СЛОЎНІК ІНДЫВІДУАЛЬНА-АЎТАРСКІХ СУБСТАНТЫЎНЫХ МЕТАФАР	159

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ